

1
Беларусь 1

6.25 Існасць.
6.50, 21.45 Меладрама «Сіла абстаінаў» (16+).
8.25 Кулінарная дыпламатыя (12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 Маршрут пабудаваны (12+).
9.45 Здароўе (12+).
10.40 Дача (12+) [СЦ].
11.15, 12.10, 13.15 Меладрама «Захлятыя сяброўкі» (16+).
15.15 Краіна.
15.45 «Усё за стол!» (12+).
16.35 Меладрама «Трымай мяне за руку» (16+).
20.00 «Макаёнка, 9».
21.00 Панарама.
01.10 Дзень спорту.

2
Беларусь 2

7.00 М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+).
7.50 Серыял «Любімцы» (16+).
9.20, 21.05 Тэлебарометр.
9.25 Анімацыйны фільм «Як прыручыць дракона» (0+).
11.00 Хто я? (12+).
11.25 Капейка ў капейку (12+).
12.00 Камень, нажніцы, папера (16+).
12.35 «Багіня шопінгу. Бліскачавяртанне» (16+).
13.30 «Кароль дэсертаў» (12+).
15.10 Камедыя «Бландзінка ў эфіры» (16+).
16.45 «Каханне на выжыванне» (16+).
18.40 Фантастыка «Дывергент» (12+).
21.10 Спортлато 6 з 49, КЕНО.
21.15 «Шэрлакі» (16+).
22.10 Трылер «Саўдзельнік» (16+).

3
Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 14.05, 20.15 Навіны культуры.
8.20, 14.25, 20.35 «Гэты дзень».
8.25 «Вясна на Зарэчнай вуліцы». Меладрама (12+) [СЦ].
10.00 «Жывая культура». Выканальніцкае майстэрства ў жанры казкавай прозы Лідзіі Міхайлаўны Цыбульскай (аграгарадок Магільна, Уздзенскі раён, Мінская вобласць).
10.30 «Беларуская кухня». Малочны суп з агароднінай.
11.00 «Народны майстар». Ігар Еўсціхаў.
11.25 «Спявае Беларусь». Народны фальклорны калектыў «Прас-

ніца» (аграгарадок Іванск, Чашніцкі раён, Віцебская вобласць).
12.20 «Новыя прыгоды няўлоўных». Прыгоды (12+) [СЦ].
13.40 «Навукаманія» (6+).
14.30 «Служылі два таварышы». Драма (12+) [СЦ].
16.05 «Дзесяць фатаграфій». Веніямін Смехаў (12+).
16.45 «Сваімі словамі». Тэлевіктарына.
17.25 «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана». Дэтэктыў. «Скарбы Агры» (12+) [СЦ].
20.00 «Суразмоўцы».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Вялікая сям'я». Драма (12+) [СЦ].
22.45 І. Дунаеўскі. «Жаніхі». Спектакль Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра.

5
Беларусь 5

7.00 Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. Відэачасопіс.
7.30 Лёгка атлетыка. Чэмпіянат свету. Марафон. Жанчыны.
9.30 Тэніс. WTA. Пекін.
11.00 Тэніс. WTA. Ташкент. Ухань. Фіналы.
13.35 Вялікі спорт.
14.20 Футбол. Чэмпіянат Англіі. «Шэфілд Юнайтэд» — «Ліверпуль».
16.20 Трэніровачны дзень.
16.50 Хакей. КХЛ. «Нафтахімік» (Ніжнякамск) — «Дынама-Мінск». (У перапынках — Спортцэнтр.)
19.10 Лёгка атлетыка. Чэмпіянат свету.
22.20 Валебол. Чэмпіянат Еўропы. Мужчыны. Матч за 3-е месца.

Н
АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».
7.10 «Іграй, гармонік любы!» (12+).
8.00 Да юбілею Алега Басілашвілі. «Той, за каго тост, п'е да дна» (16+).
9.10 Меладрама «Вакзал для дваіх» (0+).
11.45 Маст. фільм «Не чакалі» (16+).
15.35 «Лёс мой — Беларусь» (16+).
16.20 «Хто хоча стаць мільянерам?» (12+).
17.50, 21.10 «Сёння ўвечары».
20.00 «Нашы навіны». Суботні выпуск.
20.45 «Метэагід».

22.10 Маст. фільм «У Бога свае планы» (16+).
23.55 «Пра каханне» (16+).

С
СТБ

6.20 «Дзіўная справа» (16+).
8.00 «Анфас».
8.20 «Самая карысная праграма» (16+).
10.00 «Мінск і мінчане».
10.30 «Цэнтральны рэгіён».
11.00 «Невядомая гісторыя» (16+).
12.20, 13.40, 16.40 «Пазыўны «Згравя». Серыял (16+).
13.30, 16.30, 19.30 Навіны «24 гадзіны».
19.55 «СТБ-спорт».
21.40 «А досвіткі тут ціхія...» Маст. фільм (12+).
0.30 «Баец. Нараджэнне легенды». Серыял (16+).

МІР
МІР

6.00 «Мільён пытанняў аб прыродзе» (6+).
6.10, 8.55, 5.50 М/ф (6+).
6.20 «Саюзнікі» (12+).
6.50 «Такія розныя» (16+).
7.20 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
7.50 «Каханне без межаў» (12+).
9.05 «Наша кіно. Гісторыя вялікага кахання» (12+).
10.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
10.15 «Як у рэстаране» (12+).
10.45 Маст. фільм «Казка пра страчаны час» (0+).
12.20 Маст. фільм «Пунсовыя ветразі» (12+).
14.20, 16.15, 19.15 Маст. фільм «Вялікі перапынак» (0+).
19.15 Маст. фільм «Дванаццаць крэслаў» (6+).
23.50 Маст. фільм «Пра любофф» (16+).
1.55 Маст. фільм «Той самы Мюнхгаўзен» (0+).
4.10 Маст. фільм «Яды, або Сусветная гісторыя атручванняў» (16+).

3
8 канал

7.00, 15.00, 19.10, 21.15, 1.05 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05 М/ф.
8.25 Драма «Паненка-сялянка» (12+).
10.15 «Утрамдзія».
10.20 Меладрама «Клуб падманутых жонак» (12+).
13.25 Драма «Асабістыя рахункі».
15.05 «Глядзім усёй сям'ёй». Прыгоды «Рабінзон Круза».
16.35 Драма «Са дна вяршыні» (12+).
18.30 «Законы прывабнасці» (12+).
19.15 Камедыя «Свецкае жыццё» (18+).
20.50 «Незвычайныя вёскі».
20.55 «Вечарніца» (0+).
21.05 «Фэшн і ту прафэшн».
21.20 «Жорсткія мужчынскія гульні». Вестэрн «Агідная васьмёрка» (18+).
0.20 Серыял «Прыліў» (18+).

БЕЛАРУСЬ
РТР—
Беларусь

7.00 «Раніца Беларусі».
10.05 «Сто да аднаго» (12+).
11.00 Весткі.
11.20 «Пяцёра на аднаго» (12+).
12.10 «Наша справа» (16+).
12.25 «Па сакрэце ўсяму свету».
12.50 «Звычайны канцэрт».

13.25 Святочны канцэрт.
15.15 Дак. фільм «Мірныя людзі».
16.20 Маст. фільм «Зламаныя лёсы» (12+).
19.45 «Плюс мінус». Надвор'е на тыдзень.
20.00 Весткі ў суботу.
20.55 «Прывітанне, Андрэй!» (16+).
22.40 Маст. фільм «Забываючы пра ўсё» (12+).

НТБ
НТБ—Беларусь

5.50 «Астрапрагноз».
6.00 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).
6.30 «Зразумець і абясшкодзіць» (12+).
7.05 Дэтэктыў «Наглядчык маяка» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сёння.
8.20 «НЗ.by».
8.50 «Урачэбныя тайны плюс» (12+).
9.25 «Гарады Беларусі» (6+).
10.25 Галоўная дарога (16+).
11.05 «Ежа жывая і мёртвая» (12+).
12.05 Кватэрнае пытанне (0+).
13.10 «Паедзем, паядзім!» (0+).
14.05 Серыял «Мянтоўскія войны» (16+).
16.25 «Следства вялі...» (16+).
17.25 «Апошнія 24 гадзіны» (16+).
19.00 «Цэнтральнае тэлебачанне».
20.40 Серыял «Шэлест» (16+).
0.25 «Таямнічая Расія» (16+).

3
8 канал

7.00, 15.00, 19.10, 21.15, 1.05 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05 М/ф.
8.25 Драма «Паненка-сялянка» (12+).
10.15 «Утрамдзія».
10.20 Меладрама «Клуб падманутых жонак» (12+).
13.25 Драма «Асабістыя рахункі».
15.05 «Глядзім усёй сям'ёй». Прыгоды «Рабінзон Круза».
16.35 Драма «Са дна вяршыні» (12+).
18.30 «Законы прывабнасці» (12+).
19.15 Камедыя «Свецкае жыццё» (18+).
20.50 «Незвычайныя вёскі».
20.55 «Вечарніца» (0+).
21.05 «Фэшн і ту прафэшн».
21.20 «Жорсткія мужчынскія гульні». Вестэрн «Агідная васьмёрка» (18+).
0.20 Серыял «Прыліў» (18+).

ВТВ
ВТВ

6.05 «Дурні і дарогі» (16+).
7.15 М/ф «Марын і яго сябры» (0+).
7.35, 15.10 М/ф «Цімон і Пумба» (0+).
8.10 «Лаві момант» (16+).
9.05, 14.50 «Ералаш» (6+).
9.35 Трылер «Абаронца» (16+).
12.05 Скетч-шоу «Даеш моладзь» (16+).
12.50 Серыял «Каманда Б» (16+).
15.45, 1.55 «Супермамачка» (16+).
16.50 Серыял «Шчаслівая разам» (16+).
17.55 «Уральскія пельмені» (16+).
19.00 Серыял «Івановы — Івановы» (16+).
21.00, 1.00 Серыял «Вароніны. Канец эпохі» (12+).
22.00 Трылер «Адступнікі» (16+).



2.50 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
4.10 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).
5.00 Скетч-шоу «6 кадраў» (16+).

КУЛЬТУРА
Культура

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Навіны культуры.
6.35 «Пешшу...» Масква. 1910-я.
7.05, 20.05 «Правілы жыцця».
7.35, 13.40, 20.45 «Вайна кланаў». Дак. фільм [СЦ].
8.25 «Князь Пацёмкін. Свято і цені». Дак. серыял.
8.50, 22.20 «Шахеразада». Серыял [СЦ].
10.15 «Назіральнік».
11.10, 1.25 XX стагоддзе. «Юрый Завадскі». Дак. фільм.

12.20, 18.40, 0.45 «Тым часам. Сэнсы».
13.10 «Дом вучоных». Аскольд Іванчыкаў [СЦ].
14.30 Да 80-годдзя Валанціна Курбатава. «Неспадзяваны партрэт». Дак. серыял. Фільм 1-ы.
15.10 «Пятае вымярэнне» [СЦ].
15.40 «Астравы». Надзея Кашаверава.
16.25 «Прадаецца мядзведжая шкура». Маст. фільм.
17.30 Лаўрэаты XVI Міжнароднага конкурсу імя П. І. Чайкоўскага. Медныя духавыя.
19.45 Галоўная роля.
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
21.40 Штучны адбор.
23.50 Да 95-годдзя з дня нараджэння акцёра. «Марчэла Мастраяні, ідэальны італьянец». Дак. фільм.
2.35 Прыгожая планета. «Польшча. Ордэнскі замак Марыенбург у Мальбарку».

НОВАЛЬГИЯ
Настальгія

6.00 «...Да 16 і старэйшым». 1991 год (16+).
6.35, 14.40, 15.45, 17.00, 18.50, 21.45, 23.00, 1.25 Музычная настальгія (12+).
6.50 «Мне 90 гадоў, яшчэ лёгка паходка...» Фільм-маналог Анастасіі Цвятаевай. 1989 год (12+).
7.55 Дак. фільм «Ю. У. Андронаў. Старонкі жыцця» (12+).
9.00 Фільм-спектакль «Рэвізор». У 1982 год (12+).
12.05 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым: «Аўтограф». 2005 год (18+).
13.00 Маст. фільм «Эзоп» (16+).
15.00, 21.00 «Мінулы час» (12+).
16.00, 22.20 «Народжаныя ў СССР» (12+).
18.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Майстар і Маргарыта». 2007 год (16+).

19.30 Маст. фільм «13 даручэнняў» (16+).



20.35 Фільм-канцэрт «Вір». 1990 год (12+).
0.00 «Вакол смеху». 1982 год (12+).
1.35 Фільм-спектакль «Не заплачу!»
3.00 «Быў час». 2009 год (16+).
4.00 Дак. фільм «Леанід Уцёсаў. Толькі для сяброў» (12+).
5.00 Дак. фільм «Колькі абліччаў у Масквы?» (12+).

EUROSPORT 1
EuroSport 1

0.00 «Дух паруснага спорту».
0.30, 8.30, 12.00, 15.45, 23.00 Веласпорт. Чэмпіянат свету.
2.30, 5.30, 21.25 Снукер. China Championship.
7.30 Веласпорт. «Прымусласко».
14.45, 20.00 Тэніс. Кубак Лейвера.
19.00 Конны спорт. Global Champions League.
19.30 «Найлепшае з коннага спорту».

КИНОКОМЕДИЯ
Кінакамедыя

1.10 Зачараваная Эла (12+).
3.05 Секс на дзве ночы (18+).
4.40, 16.15 Усё пра мужчын (16+).
6.15 Скандынаўскі фарсаж (16+).
8.05 Скандынаўскі фарсаж. Гонкі на лёдзе (16+).
10.00 Вялікі куш (16+).
12.00 Джэй і Маўклівы Боб наносяць удар у адказ (16+).
13.55 Захачу і саскочу. Майстар-клас (16+).
17.45 Будзь маім хлопцам на пяць хвілін (16+).
19.30 Сідні Уайт (16+).
21.30 21 і болей (16+).
23.15 Секс па дружбе (16+).

ТВ
ТВ3

6.00 М/ф (6+).
7.05 «Школа доктара Камароўскага» (6+).
7.35 «Доктар І...» (16+).
8.05, 19.25, 2.55 «Чыста маскоўскія забойствы». Серыял (12+).
9.40, 23.50 «Улегцы» (12+).
10.10, 13.15, 4.30 «Суд ідзе» (16+).
11.10, 17.10 «Спяная» (16+).
12.15, 16.10 «Містычныя гісторыі» (12+).
14.15, 18.15 «Варажбіт-ка» (12+).
15.20 «Натуральны адбор» (12+).
21.15 «Напарніцы». Серыял (16+).
23.00 «90-я» (16+).
0.20 «Звышнатуральнае». Серыял (16+).
1.05 «Успомніць усё». Фантастыка (16+).

TV 1000
ТВ1000

6.10, 17.25 Гадзіла (12+).
9.15 Мільён для чайнікаў (16+).
11.10 Дарыян Грэі (16+).
13.20 Спяшайся кахаць (12+).
15.15 Кон-Цікі (6+).
20.10 Злаві таўстуху, калі зможаш (16+).
22.20 Халк (16+).
1.00 Перамотка (16+).
2.50 Законы прывабнасці (16+).
4.20 Бібліятэкар: у пошуках кап'я Лёсу (16+).

ТВ1000
Рускае кіно

8.00 Звычайка расставацца (16+).
9.35 Кандагар (16+).
11.30 Чатыры таксісты і сабака (6+).
13.40 Метад Лаўровай (16+).
15.35 Лаві момант (16+).
17.00 Русалка (16+).
19.00, 5.30 Гуляй, Вася! (16+).
20.45 Экіпаж (6+).
23.20 Дама пік (16+).
1.35 Іронія кахання (16+).
3.15 Вікінг (12+).

National Geographic

6.00 Зона будаўніцтва (16+).
6.25 Найцяжэйшы ў свеце рамонт (16+).
7.15, 14.20, 19.45, 4.15 Панарама 360 (16+).
8.05, 18.10, 22.05, 0.25, 3.25 Ледзяная дарога (16+).
8.55, 13.35 Інстынкт выжывання (16+).
9.40 Activate: глабальны грамадзянскі рух (16+).
10.25, 16.40 Аўта-SOS (16+).
11.10 Дзікі тунец (16+).
12.45, 22.50 Асушыць акіян (16+).
15.10, 2.40 Расследаванні авіякатастроф (16+).
15.55 Міжнародны аэрапорт Дубай (16+).
17.25 Дзіўная Другая сусветная (16+).
20.30 Тайная гісторыя (16+).
21.20 Секунды да катастрофы (16+).
23.40 Ліхтургі за мяжой (16+).
1.15 Эвакуацыя Зямлі (16+).
2.00 Служба бяспекі аэрапорта (16+).
5.00 Займальная навука (16+).
5.35 Навуковыя недарэчнасці (16+).

Discovery
Discovery

8.00, 11.10, 15.45, 21.15 Зроблена з другаснай сыравіны (12+).
8.25, 20.20, 1.50 Залатая ліхаманка (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Махінатары (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Круты цюнінг (12+).
12.05, 23.05 Склады (12+).
13.00 Легендарныя японскія аўто (12+).
14.50, 3.40 Хуткія і гучныя (16+).
18.30, 5.30 Паляўнічыя на рэліквіі (16+).
19.25, 7.10 Перш за ўсё — самалёты (12+).
0.00 Дзікія эксперыменты (12+).
0.55, 6.20 Падарожжа ў невядомасць (16+).
2.45 Тайны глыбінь (12+).